

# Ліст паэта-земляка

Добры дзень паважаныя калегі!

Я вельмі шкадую, што не магу прыехаць, як раней, у Хоцімск, наведаць родныя мясціны, сваіх землякоў. Апошні раз быў тут у 1990 годзе, адзначаў сваё сямідзесяцігоддзе. А цяпер мне ўжо ідзе 83-ці год. Ажыццявецца міністэрства культуры Беларусь дае мною можнасць публічна сказаць, што землякі мяне не забываюць, помніць мяне і мае творы. Буду рады падтрымліваць з вамі сувязь да скону сваіх дзён.

Пасылаю Вам новы верш, які просіца на старонкірайгазеты.

Жадаю Вам усяго добра!

Пятро ПРЫХОДЗЬКА.

## Водар жывых кветак

Памяці пісьменніка-земляка, родам з сяла Забялышына Хоцімскага раёна – Якуба Раманавіча Брайцева (1870-1931)

Лясная Бесядзь з берагоў  
Адносіць шум бароў у моры.  
Былінамі з былых часоў  
Да нас яго даходзяць творы.

У Забялышыне – сяле,  
Што каля Хоцімска на ўзлесці,  
Ён жыў і штось пісаў, але  
Бы ўсё вятры далей разнеслі.

Ды ўсё ж пра бедных  
землякоў  
Аповесць “Багачы” ён выдаў.  
У ёй мужык з глухіх куткоў  
Сваю панам выказваў крыўду.  
  
Сам кожны ў творы мог герой  
Адказваць на свае пытанні.  
І часта ў ім любой парой

Гучэла звонка слова – сянні.

Шумела за акном сасна,  
Птушыныя гушқала песні,  
Чакала, – а калі ж вясна  
Працоўным волю ўсім  
абвесціць?

Суседзі ў полі рэй вялі,  
Каб пракарміць сябе і дзетак.  
А ён на частачцы зямлі  
Вырошчваў многа розных  
кветак.

Ужо вядомым творцам быў, –  
Ды, разважаючы сам – насам,  
Вырошчваць кветкі так любіў,  
Што забываў пра творчасць  
часам.

Не для паноў ён іх расціў,  
Было ў якіх садоў багата, –  
Для тых, хто паўжыцца пасціў,  
Дзе “на курыных ножках  
хата”...

Пісьменнік зблізку і здаля  
Чуў, як вакол гамоніць лета.  
І ў кожны твор сама зямля  
Уваходзіла з сваёю мэтай.

На Брайцевай жа паласе  
Яна кіпела цветам ружаў.  
І ведалі ў акрузе ўсе,  
Што надае прыродзе  
мужнасць.

Пісьменнік да сівой пары  
Зямлі сваёй хацеў аддзячыць.  
Але з акругі ўладары  
Яго хацелі “раскулачыць” –

За тое толькі, што вясной  
Зямлю засейваў ён красою...  
І сёння мы пад той сасной,  
Дзе ўкрыты роднай ён  
зямлёю.

Ён кветкамі ўпрыгожваў свет,  
Каб красавацца ёй вякамі.  
Яму кладзём жывыи букет,  
Які сваімі браў рукамі...

Праносіць вецер спакваля  
Удалъ водар кветак,  
як на свята.  
О, Беларуская зямля! –  
Як ты на таленты багата!

24.12.2001–23.03.2002 г.г.

Прыходзька, П. Ліст паэта-земляка / Пятро Прыходзька // Шлях Кастрычніка. — 2002. — 4 мая.—С.2.